




Corpus.by – гэта інтэрнэт-платформа для апрацоўкі тэкставай і гукавой інфармацыі, якая ўключае шматлікія сэрвісы.



- вольны доступ
- вольнае карыстанне
- розныя мовы
- 5 катэгорый рашэнняў
- адкрыты код

Наведайце corpus.by!

Усе ўведзеныя ў гэтым рэсурсе даныя будуць выкарыстоўвацца толькі ў навуковых мэтах для ўдасканалення алгарытмаў.



КАНТАКТЫ

Лабараторыя распазнавання і сінтэзу маўлення

вул. Сурганава, 6

Мінск 220012

БЕЛАРУСЬ



8 (017) 284-27-73
8 (017) 331-84-03 (факс)



www.ssrlab.by
www.corpus.by



ssrlab221@gmail.com



Будзем радыя атрымаць Вашы заўвагі і прапановы на corpus.by@gmail.com!

© Лабараторыя 221, АІПІ НАН Беларусі

2012-2018



CORPUS.BY

Інтэрнэт-платформа для апрацоўкі тэксту і маўлення

Лабараторыя распазнавання і сінтэзу маўлення
АБ'ЯДНАНЫ ІНСТЫТУТ ПРАБЛЕМ ІНФАРМАТЫКІ
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ

Сінтэзатар маўлення па тэксце

Калі ласка, увядзіце тэкст і пазначце націскі ў словах

Асноўны націск пазначаецца пры дапамозе "а", "ц", "і", паваротны націск пазначаецца пры дапамозе "а", "аг", "аг". Для аб'яднання двух слоў у адно фанетычнае слова выкарыстоўвайце "а" і "аг".

Напрыклад: Паўночна-заходні вятры+ска садзьму+ў+бы ўсе+ а+н+с+це на+вы+ч+пе, але+п+тым калі +с+ці.

альбо: Паўночна-заходні вятры+ска садзьму+ў_бы ўсе+ а+н+с+це на+_вы+ч+пе, але+_п+тым калі+с+ці.

Лічн., адзн., дзея-, тры-, чатыры-, пяць-, шэсць-

Беларуская мова | Boris | Сінтэзаваць маўленне | Паказаць прамежкавую інфармацыю


Праслухаць сінтэзаванае маўленне:

0:00 / 5:07

Created during 3 sec, language be.


Фармуе гукавы файл з сінтэзаванай фразай, які можна праслухаць і захаваць.

Графічнае адлюстраванне контуру асноўнага тону




Дазваляе атрымаць контур асноўнага тону маўленчай фразы анлайн.

Графічнае адлюстраванне алафонаў і алафонных фраз



Асцылаграма алафоннай фразы

Увядзіце алафон ці алафонную фразу і атрымайце вынікі анлайн!



Спектраграма алафоннай фразы

Паказваюць гук у графічнай форме.

Сінтэзатар «Гаворачая галава»



0:00 / 0:03

Download video

Download audio

Сінтэзатар «Гаворачая галава» апрацоўвае тэкст і фармуе відэафайл з аніміраванай «галавой», якая вымаўляе ўведзеную фразу. Карыстальнік можа праглядзець вынік і захаваць яго.

У будучым сэрвіс дапаможа ўспрымаць маўленне людзям з парушэннямі слыху.

Агучаны электронны граматычны слоўнік

Слова для пошуку: зорка

Часціна мовы: Усе часціны мовы | Толькі пачатковыя формы

Тэг (для "sbm1987"): Напрыклад, NNI*

Максімум вынікаў: 10

Слоўнікі, паводле якіх вядзецца пошук:

- SBM1987 (гаводзе публікацыя) "Слоўнік беларускай мовы. Афарфран. Афарфран. Андангуцыя. Словазмяненні / гавод. М.В. Брычын. — Мінск, 1987"
- SBM2012initial (пачатковыя формы гаводзе публікацыя) "Слоўнік беларускай мовы / навуц. рэд. А.А. Лукашанец, В.П. Русак. — Мінск: Беларуская навука, 2012"
- ZALIZNIAK (гаводзе публікацыя) "Граматычны слоўнік русскага мовы: Словазмяненні / А.А. Залізняк. — Москва: Русскай мовы, 1980. — 880 с."
- CMU (гаводзе публікацыя) "Caraculic Mellon University Pronunciation Dictionary"
- NEW (новыя словы для CMU)

Шукаць

Сэрвіс дае карыстальніку інфармацыю, як правільна пісаць і вымаўляць словы, а таксама паказвае іх транскрыпцыю.

Праверка правапісу

Калі ласка, увядзіце тэкст для праверкі

Груша ціла а апошні год. Усе галіны яе, усе вялікія расы, да апошняга пружылі, былі ўсыпаны буйным бела-ружовым цветом. Яна кіпела, мела і расквашавалася ў тыпачым звоне, цытула да сонца сталіся латы і расквашалі ў яго зямлі маленяк, калючы палючы новай парастаў. І была яна такая магутная і свежая, так утрэпанна спрачалася ў яе ружовым раі пюль, што, здавалася, не будзе ёй зводу і не будзе ёй канца.

Максімум кантэкстаў: 10

Праверае правільнасць напісання слоў на беларускай, англійскай і рускай мовах. Карыстальнік атрымлівае спіс невядомых сэрвісу слоў і можа выявіць сярод іх словы з памылкамі.

Дэманстрацыйны сэрвіс

Калі ласка, увядзіце тэкст

Груша ціла а апошні год. Усе галіны яе, усе вялікія расы, да апошняга пружылі, былі ўсыпаны буйным бела-ружовым цветом. Яна кіпела, мела і расквашавалася ў тыпачым звоне, цытула да сонца сталіся латы і расквашалі ў яго зямлі маленяк, калючы палючы новай парастаў. І была яна такая магутная і свежая, так утрэпанна спрачалася ў яе ружовым раі пюль, што, здавалася, не будзе ёй зводу і не будзе ёй канца.

Абярэце чэкбоксы:

- чэкбокс #1 (гук можа быць калентарый)
- чэкбокс #2 (гук можа быць калентарый)
- чэкбокс #3 (гук можа быць калентарый)

Абярэце кнопку-пераключальнік:

- кнопка-пераключальнік #1 (гук можа быць калентарый)
- кнопка-пераключальнік #2 (гук можа быць калентарый)
- кнопка-пераключальнік #3 (гук можа быць калентарый)

Абярэце опцыю: опцыя #1

Паказаць уведзены тэкст і абраныя наладкі

Дэманстрацыйны сэрвіс — адкрыты код, які дазваляе зацікаўленаму распрацоўшчыку напісаць уласны сэрвіс для www.corpus.by.

Сэрвісы для вырашэння розных задач

- Абрэзка выяў
- Агучаны электронны граматычны слоўнік
- Аналіз эмоцый у маўленні
- Апрацоўка невядомых слоў
- Апрацоўка табліц
- Вывучэнне англійскай мовы
- Вызначэнне мовы
- Вызначэнне часцін мовы
- Генератар алфавітна-прадметнага паказальніка
- Генератар арфапэчнага слоўніка
- Генератар парадзгі слова
- Генератар спасылак на публікацыі
- Генератар транскрыпцый
- Генератар інфармацыі аб сімвалах
- Графічнае адлюстраванне алафонаў
- Графічнае адлюстраванне алафонных фраз
- Графічнае адлюстраванне контуру асноўнага тону
- Гуказапіс
- Дэманстрацыйны сэрвіс
- Дэманстрацыйны сэрвіс Ру
- Дэманстрацыйны сэрвіс з аўтарызацыяй
- Захаванне зместу інтэрнэт-старонкі
- Збор тэматычных спісаў
- Канвертар азбукі Морзе
- Канвертар раскладкі клавіятуры
- Лематызатар

Вычытка · Письменник · Лінгвіст · Праграміст · Рознае

- Падзел на склады
- Падлік частотнасці п-грам
- Падлік частотнасці алафонаў
- Падлік частотнасці слоў
- Падлік частотнасці сімвалаў
- Праверка правапісу
- Праверка правапісу «Ў»
- Праверка сегментацыі маўлення
- Прагнаванне працягласці прамовы
- Раманізатар
- Распазнаванне дыктараў
- Распазнаванне музыкі
- Расшыфроўка УДК
- Спецыялізаваны фанетычны слоўнік
- Сінтэзатар «Гаворачая галава»
- Сінтэзатар маўлення па тэксце
- Такенізатар
- Трэніроўка распазнавання маўлення
- Тэматычнае распазнаванне маўлення
- Упарадкаванне па алфавіце
- Чытанне RSS
- Ідэнтыфікатар амографу
- Ідэнтыфікатар тэгаў
- Дадай сэрвіс для вырашэння сваёй задачы!